

Запрашаем наведальца

2 снежня 2023 г.

Дзень грамадзянскага і патрыятычнага,
духоўна-маральнага выхавання

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Пазнавальная праграма "Сцежкамі Беларусі"	9.00 - 9.45	Кабінет №13	Кніга А.У.
Біятлон "Снежны снайпер"/ Рухомыя гульні з мячом	9.55 - 10.40	Стадыён / Спартыўная зала	Новік Т.А.
Работа творчай майстэрні Дзеда Мароза	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Чабацько С.С.
Віктарына "Мая Беларусь"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Скобля Ю.М.
5 - 8 класы			
Пазнавальная праграма "Сцежкамі Беларусі"	9.00 - 9.45	Кабінет №13	Кніга А.У.
Спаборніцтвы "Снежны снайпер"/ Рухомыя гульні з мячом	9.55 - 10.40	Стадыён / Спартыўная зала	Новік Т.А.
Работа творчай майстэрні Дзеда Мароза	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Чабацько С.С.
Віктарына "Мая Беларусь"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Скобля Ю.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***